

Расклад вучэбных заняткаў

		Званкі	1 "А" клас	1 "Б" клас	Званкі	2"А" клас	2"Б" клас	3 клас	4 клас
П А Н Я Д З Е Л	1	8.30-9.05	чалавек і свет	нав.гр(нав.чыт)	8.30-9.15	бел.мова	фіз.к. і зд.	бел. мова	матэматыка
	2	9.25-10.00	матэматыка	матэматыка	9.25-10.10	фіз.к. и зд.	бел.мова	ням. мова	чалавек і свет
	3	10.20-10.55	выяўл.мастацтва	фіз.к. і зд.	10.30-11.15	музыка	матэматыка	матэматыка	бел.мова
	4	11.15-11.50	фіз.к. і зд.	выяўл.мастацтва	11.35-12.20	літар.чытанне	літар.чытанне	прац.навуч.	АБЖ
	5	12.10-12.45			12.30-13.15				выяўл.мастацтва
А Ў Т О Р А К	1	8.30-9.05	музыка	нав.гр(нав.чыт)	8.30-9.15	русс.язык	русс.язык	літар.чытанне	русс.язык
	2	9.25-10.00	матэматыка	музыка	9.25-10.10	матэматыка	матэматыка	матэматыка	матэматыка
	3	10.20-10.55	нав.гр(нав.пісьм)	матэматыка	10.30-11.15	прац.навучанне	музыка	бел.мова	ГЗС
	4	11.15-11.50	нав.гр (нав.чыт)	нав.гр(нав.пісьм)	11.35-12.20	ГЗС	литер.чтение	музыка	ням.мова
	5	12.10-12.45			12.30-13.15	литер.чтение		фіз.к. і зд.	литер.чтение
С Е Р А Д А	1	8.30-9.05	нав.гр (нав.чыт)	фіз.к. і зд.	8.30-9.15	АБЖ	літар.чытанне	чалавек і свет	ням.мова
	2	9.25-10.00	ГЗС	матэматыка	9.25-10.10	бел.мова	матэматыка	русс.язык	фіз.к. і зд.
	3	10.20-10.55	матэматыка	нав.гр (нав.пісьм)	10.30-11.15	матэматыка	фіз.к. і зд.	ГЗС	бел.мова
	4	11.15-11.50	нав.гр(нав.пісьм)	нав.гр (нав.чыт)	11.35-12.20	літар.чытанне	бел.мова	матэматыка	матэматыка
	5	12.10-12.45			12.30-13.15		АБЖ	литер.чтение	літар.чытанне
Ч А Ц В Е Р	1	8.30-9.05	выяўл.мастацтва	выяўл.мастацтва	8.30-9.15	чалавек і свет	чалавек і свет	літар.чытанне	литер. чтение
	2	9.25-10.00	матэматыка	нав.гр(нав.пісьм)	9.25-10.10	матэматыка	матэматыка	бел.мова	русс. язык
	3	10.20-10.55	русс.язык	матэматыка	10.30-11.15	ел.мова	бел.мова	матэматыка	матэматыка
	4	11.15-11.50			11.35-12.20	выяўл.мастацтва	прац.навуч.	ням.мова	прац. навучанне
	5	12.10-12.45			12.30-13.15			выяўленч.мастацтва	
П Я Т Н І Ц А	1	8.30-9.05	нав.гр (нав.чыт)	русс.язык	8.30-9.15	литер.чтение	литер.чтение	русс.язык	музыка
	2	9.25-10.00	нав.гр(нав.пісьм)	чалавек і свет	9.25-10.10	матэматыка	фіз.к. і зд.	литер.чтение	ням. мова
	3	10.20-10.55	фіз.к. і зд.	прац.навучанне	10.30-11.15	русс.язык	русс.язык	ням.мова	бел. мова
	4	11.15-11.50	прац.навучанне	ГЗС	11.35-12.20	фіз.к. і зд.	выяўл.мастацтва	фіз.к. і зд.	літар.чытанне
	5	12.10-12.45			12.30-13.15			АБЖ	фіз.к. і зд.

Расклад факультатыўных заняткаў

	1 "А"	1 "Б"	2"А"	2"Б"	3	4
П А Н Я Д З						
				12.40 Па прыступках здаравага харчавання	12.40 Мая Айчына	
А Ў Т О Р А К						
		12.10 Матэматычная вяселка				
С Е Р А Д А						
						13.35 Падарожжа па краіне займальнай матэматыкі
Ч А Ц В Е Р						
	12.10 Матэматычная вяселка					13.35 Шахматны ўсенавуч
П Я Т Н І Ц А						
			12.40 Па прыступках здаравага харчавання 13.45 Правілы ў маім жыцця			

Намеснік дырэктара

В.С.Антановіч